



# ІЛЖЫВЫЯ ўРАЖАНЬНІ

На першай канферэнцыі старых большавікоў-падпольчыкаў БССР

# ПА ЛІНІ ШТАМПУ...

## 3 неаслабнай большавіцкай энэргіяй будзем змагацца за справу Леніна

### Лепшаму прадстаўніку старой большавіцкай гвардыі—тав. Сталіну

### ЦК КП(б)Б

Першая ўсебеларуская канферэнцыя большавікоў-падпольчыкаў шло табе, лепшаму прадстаўніку старой большавіцкай гвардыі, вырабанамаму правадзіру партыі — палка большавіцкае прывітальнае.

У гэты момант мы бачым у тваёй асобе стовпца, непахіснага памочніка Леніна ў будучыню нашай партыі, у пахрытоўдзі рэвалюцыі.

У тэрмі і сьцяглы, у цяжкай барацьбе палегалішы ты дамаў там армі прылад большавіцкай чэраўдасці і непахіснасьці перы ў працарэскую рэвалюцыю.

Мы, старыя большавікі Беларусі, сабраўшыся на першую ўсебеларускую канферэнцыю старых большавікоў-падпольчыкаў, шлем сваё палкае большавіцкае прывітальнае кіраваньне і арганізатарскія сацыялістычны перамогі ў БССР — ЦК КП(б)Б.

Пасьля сьмерці Леніна пад гвалі кіраўніцтвам, кіраўніцтвам лепшага лепіна, партыя пачынае ў кароткі тэрмін насласці ранаўчы удары апарату істэтам усіх насьлед і кольт-рэвалюцыянаў траіцкіх, і а неаслабнай сілаі энэргіяй дабівацца ранаўчых перамог на шляхох пубудовы сацыялізму.

Зараз, калі замест ларэйскай Расіі створан Саюз Савяцкіх Сацыялістычных Рэспублік, калі наша партыя, пад кіраўніцтвам лепіна, ЦК, аўтарытэтам на міжпартыйнае масы, пабудавала фундамэнт сацыялістычнага зьвязаньня і наставіла бліжэйшай задачай пубудову бескалясавага сацыялістычнага грамадства, заданьні старых большавікоў асабліва вялікія.

Многія з нас маюць за сабой 20—30-гадовы шлях барацьбы, але як сказаў ты: «Стары большавікі павінен быць вольна юным, поўным веры ў нашу вышэйшую перамогу». Мы пад тваім кіраўніцтвам кіраўніцтвам з неаслабнай большавіцкай энэргіяй будзем змагацца за справу Леніна.

Няхай жыве наша стаўленьне ланіскай партыі!

Няхай жыве наш правадзір і баец — тав. Сталіні!

Пад пьёррым кіраўніцтвам лепіна ЦК КП(б)Б камуністычна ларгата і рабочая кляса Савяцкай Беларусі разам з працоўнымі дасягнулі вялікіх перамог на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва, стварылі разам з усім СССР умовы для пубудовы бескалясавага грамадства ў дру той пьіцігодзі.

Беларусь, блікая калёнія царскай Расіі, краіна з адсталым земляробствам, крок за крокам ператвараецца ў краіну індустрыяльна-аграрную, у краіну культурную, агульна-насьменную.

Гэтыя посьпехі ў нашай краіне дасягнуты ў абставінах жорсткай клясавай барацьбы, у выніку бязлітаснай барацьбы на два фронты: з працы апаратуўзмам, як гадоўнай пэрыядыкай на даным этапе, «левым» ўхілам, кольт-рэвалюцыянаў траіцкім як у тэорыі, так і на практыцы і прымірэнствам да іх.

Пасьлядоўна працягваючы ланіскае палітычнае палітыку ў барацьбе супрота вайкаўраўнавага шавінізму, кольт-рэвалюцыянаў нацыяналь-дэмакратызму, аўроекскага, польскага і ішых шавінізму, мы, старыя большавікі-падпольчыкі, разам з усім партыйнай арганізацыяй зааўплем ЦК КП(б)Б у тым, што ўвесь свой вольт рэвалюцыянаў барацьбы і траіцкай большавіцка-ленінізму мы перадамо малым членам і каўдзікатам нашай партыі і нашай зьменна-ленініскаму камсамолу, што будзем пьёрдзі біцца ў перадавых шарахах барацьбы рабочае клясы за ажыццэўленьне генэральнай лініі партыі, за пубудову сацыялізму.

Няхай жыве кіраўнік і арганізатар сацыялістычных перамог — ЦК КП(б)Б!

Няхай жыве сусьветная пралетарская рэвалюцыя!

### Дзеньнік канферэнцыі

3 судакладам выступіў т. Меніг, свад выступленьне тав. Кеніг прысьвячае харацтарыстыцы арганізацыйнай пубудовы будучага фізіялу і вышэйшых канкрэтных задач, якія складаюць праграму работы ўсіх сэктароў фізіялу.

Чаровны і неадкладны задачы кіраўнікоў фізіялу — добра паставіць вучэбны пьіцігодны — большавікоў ў БССР, вырабавачы канкрэтыя пляны сваёй работы, арганізаваць з улікам маладых камуністаў і камсамольцаў пьёрдзі ўспаміну, даламаць Цэнтральнаму Камітэту партыі ў ажыццэўленьні задач сацыялістычнага будаўніцтва, у правядзеньні важнейшых гаспадарка-палітычных кампаніяў.

Пасьля выступленьня т. Кеніга канферэнцыя аднадушна зааўраўдзіла прывітальны тэлеграм тав. Сталіну, ЦК КП(б)Б, ЦК КПЗС, ЦК КПЛ, Рэвалюцыйнаму ЦСР, прысьвітую ўсеагульнага таварыства старых большавікоў і ЦО УсеКП(б) — «ПРАВДЕ».

Канферэнцыя прынята адзва да ўсіх маладых членаў партыі, каўдзікатаў партыі і камсамольцаў Беларусі.

Тав. Балцін выносіць прапанову насьляд прывітальнага тэлеграму старэйшаму большавіку БССР, аднаму з кіраўнікоў ўсеагульнага таварыства СВ тав. Сталіні. Прапанова аднадушна прымаецца.

Пасьля агульнашэньня прывітальных тэлеграм на канферэнцыі да каўдзі вучэрняга пасяджэньня праходзілі спрэчкі па дакладах т. т. Дзюга і Балціна.

Сьвед выступленьне тав. Кеніг прысьвячае харацтарыстыцы арганізацыйнай пубудовы будучага фізіялу і вышэйшых канкрэтных задач, якія складаюць праграму работы ўсіх сэктароў фізіялу.

Чаровны і неадкладны задачы кіраўнікоў фізіялу — добра паставіць вучэбны пьіцігодны — большавікоў ў БССР, вырабавачы канкрэтыя пляны сваёй работы, арганізаваць з улікам маладых камуністаў і камсамольцаў пьёрдзі ўспаміну, даламаць Цэнтральнаму Камітэту партыі ў ажыццэўленьні задач сацыялістычнага будаўніцтва, у правядзеньні важнейшых гаспадарка-палітычных кампаніяў.

Пасьля выступленьня т. Кеніга канферэнцыя аднадушна зааўраўдзіла прывітальны тэлеграм тав. Сталіну, ЦК КП(б)Б, ЦК КПЗС, ЦК КПЛ, Рэвалюцыйнаму ЦСР, прысьвітую ўсеагульнага таварыства старых большавікоў і ЦО УсеКП(б) — «ПРАВДЕ».

Канферэнцыя прынята адзва да ўсіх маладых членаў партыі, каўдзікатаў партыі і камсамольцаў Беларусі.

Тав. Балцін выносіць прапанову насьляд прывітальнага тэлеграму старэйшаму большавіку БССР, аднаму з кіраўнікоў ўсеагульнага таварыства СВ тав. Сталіні. Прапанова аднадушна прымаецца.

Пасьля агульнашэньня прывітальных тэлеграм на канферэнцыі да каўдзі вучэрняга пасяджэньня праходзілі спрэчкі па дакладах т. т. Дзюга і Балціна.

Вічэрняе пасяджэньне канферэнцыі 13 чэрвеня пачалося дакладам аб рабоце арбюро старых большавікоў-падпольчыкаў Беларусі, з якім выступіў тав. Балцін.

— Год таму назад удалося пьіціць, што ў Менску быць два члены ўсеагульнага таварыства старых большавікоў, якія і пачалі работу на стварэньні ў пачатку арбюро, а потым беларускага фізіялу таварыства.

У БССР ёсьць вельма таварышоў, якія прайшлі школу нацыянальна, шпору самаадавай барацьбы з царызмам. Іны маюць вялікія заслугі перад пралетарскай рэвалюцыяй.

Задача заснавальнікоў арбюро заключалася ў тым, каб выявіць прадстаўнікоў старой большавіцкай гвардыі, арганізаваць іх. Зьручальны вавол сьвед неважкую групу старых большавікоў Беларусі, ініцыятары аб'яднаньня прыстунілі да афармленьня арганізацыйнага бюро, у склад якога ўваходзілі т. т. Балцін, Малінін, Кеніг, Кавальчук і Дамброўскі.

За кароткі час свайго існаваньня арбюро прарабіла значную работу на выяўленьні на тэрыторыі Савяцкай Беларусі падпольчыкаў і актыўных удзельнікаў пралетарскай рэвалюцыі.

Трэба адзначыць, — заўважае тав. Балцін, — што ў гэтай рабоце нам многа перашкоўдзіла надбайныя адносьці да справы арганізацыі старых большавікоў, прааўленьня асобным партыйнымі камітэтам і рэбнак.

Труднасьці было імаг. Аднак, не задачы афармленьня фізіялу, арганізацыйнае бюро распачало шырокую масавую работу. Напрыклад, абмеркаваны першыя заявы аб прыёме ў таварыства на рабочых сходах буйнейшых менскіх прадпрыемстваў. Кожны аб'яднаны нашам арбюро прымаў актыўны ўдзел у правядзеньні сходаў па абмене камсамольскіх білетаў.

Ёсьць некаторыя дасягненьні і ў справе матарыяльна-бытавога абстагоўваньня старых большавікоў-пэсііпэраў.

— Усё гэта, — гаворыць тав. Балцін, — зразумела, толькі першыя крокі. Зараз пасьля канчатковага афармленьня фізіялу мы можам разгарнуць і разгорнем такую работу, якая забяспечыць выкананьне задач, паставіўшых перад намі ланіскай партыяй.

Сьвед выступленьне тав. Кеніг прысьвячае харацтарыстыцы арганізацыйнай пубудовы будучага фізіялу і вышэйшых канкрэтных задач, якія складаюць праграму работы ўсіх сэктароў фізіялу.

Чаровны і неадкладны задачы кіраўнікоў фізіялу — добра паставіць вучэбны пьіцігодны — большавікоў ў БССР, вырабавачы канкрэтыя пляны сваёй работы, арганізаваць з улікам маладых камуністаў і камсамольцаў пьёрдзі ўспаміну, даламаць Цэнтральнаму Камітэту партыі ў ажыццэўленьні задач сацыялістычнага будаўніцтва, у правядзеньні важнейшых гаспадарка-палітычных кампаніяў.

Пасьля выступленьня т. Кеніга канферэнцыя аднадушна зааўраўдзіла прывітальны тэлеграм тав. Сталіну, ЦК КП(б)Б, ЦК КПЗС, ЦК КПЛ, Рэвалюцыйнаму ЦСР, прысьвітую ўсеагульнага таварыства старых большавікоў і ЦО УсеКП(б) — «ПРАВДЕ».

Канферэнцыя прынята адзва да ўсіх маладых членаў партыі, каўдзікатаў партыі і камсамольцаў Беларусі.

Тав. Балцін выносіць прапанову насьляд прывітальнага тэлеграму старэйшаму большавіку БССР, аднаму з кіраўнікоў ўсеагульнага таварыства СВ тав. Сталіні. Прапанова аднадушна прымаецца.

Пасьля агульнашэньня прывітальных тэлеграм на канферэнцыі да каўдзі вучэрняга пасяджэньня праходзілі спрэчкі па дакладах т. т. Дзюга і Балціна.

У дзеньніку іх выглядзе іны лі могуць больш існаваць, іны лі маюць права на жыцьцё, — піша А. Зорыч, выкладаючы аб жытэх мэтачкі.

«Веллы і выпадковыя ўражаньні» па стунасці зьвязваюцца хлусьлівымі і клясава-варожымі ўражаньнямі А. Зорыча аб Крычаве, іны сказаў сапраўдны выгляд гэтага гораду, які ператвараецца ў новы прамысловы центр.

Ін пі бегла ўражаньне, — іно павінна аднавадзіць сапраўдасьці. Гэтага няма ў парыхах А. Зорыча аб Крычаве. Адзін з найбольш яркіх момантаў сацыялістычнага будаўніцтва ў БССР ія толькі не знаёмай свайго ад біт ў парыхае, але паданы ў айна клясава-варожых колерах.

Справа — ія толькі ў тым, што рэдакцыя «30 днэй» дануцьдзіла апісаньне г. Крычаву ў тонах «развясцістой кляквы», справа заключалася ў тым, што ў парыхах працішчута тэорыяка «сэльтарэкага пралетара», бязвыходнасьці становішча мескачэвога аўроек, — клясава-варожая тэорыяка сьцяпкоў, што ія бачаць і не жадаюць бачыць вялізарнейшых тэмнаў сацыялістычнага будаўніцтва.

Сьвед выступленьне тав. Кеніг прысьвячае харацтарыстыцы арганізацыйнай пубудовы будучага фізіялу і вышэйшых канкрэтных задач, якія складаюць праграму работы ўсіх сэктароў фізіялу.

Чаровны і неадкладны задачы кіраўнікоў фізіялу — добра паставіць вучэбны пьіцігодны — большавікоў ў БССР, вырабавачы канкрэтыя пляны сваёй работы, арганізаваць з улікам маладых камуністаў і камсамольцаў пьёрдзі ўспаміну, даламаць Цэнтральнаму Камітэту партыі ў ажыццэўленьні задач сацыялістычнага будаўніцтва, у правядзеньні важнейшых гаспадарка-палітычных кампаніяў.

Пасьля выступленьня т. Кеніга канферэнцыя аднадушна зааўраўдзіла прывітальны тэлеграм тав. Сталіну, ЦК КП(б)Б, ЦК КПЗС, ЦК КПЛ, Рэвалюцыйнаму ЦСР, прысьвітую ўсеагульнага таварыства старых большавікоў і ЦО УсеКП(б) — «ПРАВДЕ».

Канферэнцыя прынята адзва да ўсіх маладых членаў партыі, каўдзікатаў партыі і камсамольцаў Беларусі.

Тав. Балцін выносіць прапанову насьляд прывітальнага тэлеграму старэйшаму большавіку БССР, аднаму з кіраўнікоў ўсеагульнага таварыства СВ тав. Сталіні. Прапанова аднадушна прымаецца.

Пасьля агульнашэньня прывітальных тэлеграм на канферэнцыі да каўдзі вучэрняга пасяджэньня праходзілі спрэчкі па дакладах т. т. Дзюга і Балціна.

У той жа час агітацыя, кожнае напрыжэнае пачынальна партыі цэсна павінна ўзьяваць за канчатковыя мэтані, за іны змагацца партыя. «Простая задача пьіціць, пьіціць Маргэ, гэта — адна з найбольш важных задач, г. е. пьіціць аб'ектыўна прадстаўіць гэту барацьбу, ія прадукце шпуйны системны вьчэрочны адносьці, амачы зразумець вьчэрочнасьці гэтай барацьбы, ае зьмост, ход і умовы разьясьніць. «Льзучы барацьбы» нельга даць, не вымушчаны з усіх напрыжэнасьці кожную пьіцішчучую форму гэтай барацьбы, ія

Сьвед выступленьне тав. Кеніг прысьвячае харацтарыстыцы арганізацыйнай пубудовы будучага фізіялу і вышэйшых канкрэтных задач, якія складаюць праграму работы ўсіх сэктароў фізіялу.

Чаровны і неадкладны задачы кіраўнікоў фізіялу — добра паставіць вучэбны пьіцігодны — большавікоў ў БССР, вырабавачы канкрэтыя пляны сваёй работы, арганізаваць з улікам маладых камуністаў і камсамольцаў пьёрдзі ўспаміну, даламаць Цэнтральнаму Камітэту партыі ў ажыццэўленьні задач сацыялістычнага будаўніцтва, у правядзеньні важнейшых гаспадарка-палітычных кампаніяў.

Пасьля выступленьня т. Кеніга канферэнцыя аднадушна зааўраўдзіла прывітальны тэлеграм тав. Сталіну, ЦК КП(б)Б, ЦК КПЗС, ЦК КПЛ, Рэвалюцыйнаму ЦСР, прысьвітую ўсеагульнага таварыства старых большавікоў і ЦО УсеКП(б) — «ПРАВДЕ».

Канферэнцыя прынята адзва да ўсіх маладых членаў партыі, каўдзікатаў партыі і камсамольцаў Беларусі.

Тав. Балцін выносіць прапанову насьляд прывітальнага тэлеграму старэйшаму большавіку БССР, аднаму з кіраўнікоў ўсеагульнага таварыства СВ тав. Сталіні. Прапанова аднадушна прымаецца.

Пасьля агульнашэньня прывітальных тэлеграм на канферэнцыі да каўдзі вучэрняга пасяджэньня праходзілі спрэчкі па дакладах т. т. Дзюга і Балціна.

Ул. Страноўскі.

## «...гэтыя нарысы ЕСЬЦЬ, ГАЛОУНЫМ ЧЫНАМ, нарысы І АБ ДАРЭ, АБ АУТАМАБІЛІ І АБ ТЫМ, ШТО З ІМІ НЕПАСРЭДНА ЗЬВЯЗНА. Астатняе ўваходзіць сюды на правах беглых і вымадоўных ўражаньняў»

Рэдакцыя часопісі «30 днэй» напрыжэна... Ія Дружэ нарысы А. Зорыча «Машына ідзе ў Севастопаль» за наступнай зааўрайт:

«...гэтыя нарысы ЕСЬЦЬ, ГАЛОУНЫМ ЧЫНАМ, нарысы І АБ ДАРЭ, АБ АУТАМАБІЛІ І АБ ТЫМ, ШТО З ІМІ НЕПАСРЭДНА ЗЬВЯЗНА. Астатняе ўваходзіць сюды на правах беглых і вымадоўных ўражаньняў»

Напрыжэна пьіціць рэдакцыя. Прыжэмо умовна да вядома ае зааўрайт.

А. Зорыч вьдэ машыну з Масквы ў Севастопаль па маршруце старой Варшавскай шашы — праз Шадульск, Маладэчэславец, Крычав, Гомель, Марнігаў, Кіеў і г. д.

Машына ідзе з хлусьліва, «якая не дэманьвала, як сьвед, утвараецца ў вялізарную і ярыу палараму повага будаўніцтва»

Хіба ж малая задача — даць сапраўднае апісаньне аўтамабілі і дарогі, хіба гэта не вялізарная частка сацыялістычнага будаўніцтва, на якім сканцэнтравана зараз пьіцішчучая ўнага нашай рабочай грамадзкасьці, каб даць ёй належнае месца ў часопісах і мастацкіх парыхах? Гэта былі б цікавыя і каштоўныя нарысы, калі б іны аднавадзілі паставіўшай задачы.

На жаль, аўтар нарысаў «Машына ідзе ў Севастопаль» на ўтрымлівалася на жадамай пьіцішчучай. Пьіцішчучаюць выпадковыя ўражаньні».

У чьчэртыім нумары «30 днэй» за 1932 г. друкуецца працяг нарысаў.

Мінуўшы Падольск, Маладэчэславец і рад ішых гарадоў і мястэчак па Варшавскай шашы на ярыу дзень свайго вьдэрваньня, А. Зорыч зааўрайт у Крычаве, у «слурэйскім мястэчку на Соькі, ужо ў межах Беларускай рэспублікі». Учэрары на лавачцы, каля гатчынага касьдэу, аўтар атрымавае ўражаньні для апісаньня ія гэтага мястэчку ў сваіх парыхах.

«...І разгаварыўся са старым аўраём, які быўчым сьведоў са старонак траіцкіх п'іс Юшквіча. Валасы яго былі бэлыя, жэ лух, глыбокі сумныя маршчыны скарабачілі яго твар, і ў вачох сьвяцілася мудрасьць, па вьрўдзіла лабьіа за многія доўгія, як пекнасьць, гады бэарадаснага жыцьдзі. І думаў усё аб тым-жа, чым жыцьцё гэтых гарадзі і ія існаюць тут людзі?»

— Ну, — пьіцішчучава ськазаў старык, — ну, і напрыклад ськазаў слава богу. І саймаюць сэльтарэкай вьдэю ў дьдзідай камісіі. Слава богу, і маю адзін рубель у дзень.

— Але ія ўсё-ж займаюцца сэльтарэкай вьдэю ў дьдзідай камісіі?»

— Ен доўга маўчаў, гледзчы на кудьдзі ў далеч, і пьіцішчучаючы сівую, пьіцішчучую бараду.

— Якое жыцьдзі — нарышэ ськазаў ён з горкасьцю, ськазаў галадам, у якім гучала роспач: — акое можа быць жыцьдзі ў нашым Крычаве, і яно ведаю, на што іяо толькі ісьне на сьвечэ гэта месца. Тут-жа нічога нья...

Падпрыжэна рэдакцыяй «30 днэй»

Рэдакцыяная прамова.

ма — пі заводу, пі гаспадары, пі янога майстэрства. Вось людзі расказваюць пра Маскву, і пра Днэпр гутараць, і пра Сьбір і пра Украіну. Людзі кажуць, там будуюцца дамы аж пад самае неба і фабрыкі са шыла — столькі дамоў і фабрык, што аж пьіцішчуча робіцца на зямлі. Людзі, гавораць, там не хапае рух, і кожны працуе, а ў нас...

Ен змоўк і пьіціць галавоў...

Гэтаж пьіцішчуча А. Зорыччэ чьчэны г. Крычаву — центр фасфарытнага прамысловасьці БССР, — центр, у якім праз пару месцаў уваходзіць у строй буйнейшыя пьіцішчучы завод. Даўно ўжо ў Крычаве ісьне завод пьіцішчучай кьдзі ды, ія забяспечывае свайб прадукцыю гумавую прамысловасьці БССР.

— Цэлая фабрыка пьіцішчуча фасфарыты для фасфарытнага заводу. На сацыялістычны лад пьіцішчучаюцца аднавоўны гаспадарка рабну.

Маніць А. Зорыччэ стары аўраўр, з барадой пьіцішчуча, — гэты маганька «сэльтарэкага пралетарыату» і хлусьліва, з вьдэрваньня ланіскаго ў мысьлях, іяа аўтар аб Крычаве, адбываючы настрой дробнай буржуазыі, адбываючы настрой клясавага вьчэроча.

Дронна жывецца бьдому крамьніку пры сэльтарэкай уладзе. Чьчэну-ж не пьіцішчучаюць вьдэрваньня журналістаў. А можа ён пьіцішчуча ў газету, у часопісы. Знаёмай-такі, што ў дьдзідай і ян толькі не заўважыў усёа апрамаданай панарамы сацыялістычнага будаўніцтва, сапраўднага ператвореньня ія бьдого мястэчка ў сацыялістычны горад, а пахлусьціў на гэта будаўніцтва.

Іяшэ два гады назад Крычавская партыйная арганізацыя і пьіцішчуча, а тэамака і цэнтральныя арганізацыі БССР з вялікай пьіцішчучаю перамагаі пьіцішчуча рабочай сілы на будаўніцтве заводу, а Зорыччэ ў сваіх парыхах малое бэспьіцішчуча, бьдывчоднасьць жыцьдзі ў Крычаве, удкачэна ў Менску, у Маскву.

— У дьдзідай іх выглядзе іны лі могуць больш існаваць, іны лі маюць права на жыцьцё, — піша А. Зорыч, выкладаючы аб жытэх мэтачкі.

«Веллы і выпадковыя ўражаньні» па стунасці зьвязваюцца хлусьлівымі і клясава-варожымі ўражаньнямі А. Зорыча аб Крычаве, іны сказаў сапраўдны выгляд гэтага гораду, які ператвараецца ў новы прамысловы центр.

Ін пі бегла ўражаньне, — іно павінна аднавадзіць сапраўдасьці. Гэтага няма ў парыхах А. Зорыча аб Крычаве. Адзін з найбольш яркіх момантаў сацыялістычнага будаўніцтва ў БССР ія толькі не знаёмай свайго ад біт ў парыхае, але паданы ў айна клясава-варожых колерах.

Справа — ія толькі ў тым, што рэдакцыя «30 днэй» дануцьдзіла апісаньне г. Крычаву ў тонах «развясцістой кляквы», справа заключалася ў тым, што ў парыхах працішчучута тэорыяка «сэльтарэкага пралетара», бязвыходнасьці становішча мескачэвога аўроек, — клясава-варожая тэорыяка сьцяпкоў, што ія бачаць і не жадаюць бачыць вялізарнейшых тэмнаў сацыялістычнага будаўніцтва.

Падпрыжэна рэдакцыяй «30 днэй»

Рэдакцыяная прамова.

## ДА ПЫТАНЬНЯ АБ ЗЬМЕСЬЦЕ І МЭТАДАХ АГІТАЦЫІ НА ВЕСЦЫ

Агітацыя зааўрайт зьвязалася магутнай зброй нашай партыі ў барацьбе за ўплыву на масы. Нельга працішчучаюць кожнай-бэудзь шырокае мьчэрарыямства, закрапаюцца масы, бэз напярэдняй кампаніі сьрод гэтых мас.

Адзюз вьдэ



